

ДАГАВОР № _____
бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў _____¹
(тыпавая форма)

_____ «__» _____ 20__ г.
(месца заключэння дагавору)

Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк», названае ў далейшым «Банк», у асобе²

_____ (пасада, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) работніка Банка)

з аднаго боку, і

_____ (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) Уладальніка рахунку)

названы(ая) у далейшым «Уладальнік рахунку», з іншага боку, заключылі гэты дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку (далей – Дагавор) аб наступным:

1. ³ ПРАДМЕТ ДАГАВОРУ

1.1. Банк абавязваецца адкрыць Уладальніку рахунку бягучы (разліковы)

_____ (пазначаецца – «беларускіх рублях» або назва замежнай валюты)	_____ (код)
---	-------------

банкаўскі рахунак у _____ (далей – рахунак) для захоўвання і залічэння грашовых сродкаў, якія паступаюць на карысць Уладальніка рахунку наяўнымі грашыма або шляхам безнаяўнага пералічэння, і выконваць даручэнні Уладальніка рахунку аб пералічэнні і/або выдачы адпаведных грашовых сродкаў з рахунку.

1.2. Уладальнік рахунку прадастаўляе Банку права выкарыстоўваць часова свабодныя грашовыя сродкі, якія знаходзяцца на рахунку, і абавязваецца выплачваць Банку ўзнагароджанне за аказваемыя яму Банкам паслугі.

1.3. Памер працэнтаў за карыстанне Банкам грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на рахунку, у момант заключэння гэтага Дагавору складае _____ працэнтаў гадавых.

1. ⁴ ПРАДМЕТ ДАГАВОРУ.

ПАРАДАК ЗАКЛЮЧЭННЯ І ВЫКАНАННЯ ДАГАВОРУ

¹ Пазначаецца – «беларускіх рублях» або «замежнай валюце».

² Тэкст уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў падраздзяленні Банка.

³ Гэты раздзел уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў падраздзяленні Банка.

⁴ Гэты раздзел уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў сістэме ДБА.

1.1. Банк абавязваецца адкрыць Уладальніку рахунку бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак

пазначаецца – «беларускіх рублях» або назва замежнай валюты	код
---	-----

у (далей – рахунак)

для захоўвання і залічэння грашовых сродкаў, паступаючых на карысць Уладальніка рахунку наяўнымі грашыма або шляхам безнаяўнага пералічэння, і выконваць даручэнні Уладальніка рахунку аб пералічэнні і/або выдачы адпаведных грашовых сродкаў з рахунку.

1.2. Уладальнік рахунку прадастаўляе Банку права выкарыстоўваць часова свабодныя грашовыя сродкі, якія знаходзяцца на рахунку, і абавязваецца выплачваць Банку ўзнагароджанне за аказваемыя яму Банкам паслугі.

1.3. Памер працэнтаў за карыстанне Банкам грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на рахунку, у момант заключэння гэтага Дагавору складае ___ працэнтаў гадавых.

1.4. Гэты Дагавор заключаецца паміж Банкам і Уладальнікам рахунку ў сістэмах Інтэрнэт-банкінг, М-банкінг (пры наяўнасці тэхнічнай магчымасці) Банка (далей – сістэмы ДБА) у пісьмовай форме ў электронным выглядзе без выкарыстання электроннага лічбавага подпісу ў адпаведнасці з падпунктам 1.11 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18.04.2019 № 148 «Аб лічбавых банкаўскіх тэхналогіях», іншымі актамі грамадзянскага і банкаўскага заканадаўства.

Тэкст гэтага Дагавору, які ўтрымлівае ўсе істотныя ўмовы, вызначаныя заканадаўствам для дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, размешчаны ў сістэмах ДБА для пацвярджэння (падпісання) Уладальнікам рахунку, да моманту такога пацвярджэння (падпісання) лічыцца афертай на заключэнне Дагавору.

Акцэптам аферты лічыцца ажыццяўленне Уладальнікам рахунку ў сістэмах ДБА з выкарыстаннем праграмных сродкаў дзеянняў, якія пацвярджаюць прыняцце ўмоў гэтага Дагавору (выкананне адпаведнага кроку ў сістэмах ДБА шляхам націскання кнопкі «Я прымаю ўмовы дагавору» або іншага аналагічнага кроку, прадугледжанага ў названых сістэмах для падпісання (пацвярджэння) аферты, якая ўтрымлівае ўсе істотныя ўмовы, вызначаныя заканадаўствам для дагавору бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку.

1.5. Калі гэта дапускаецца дзеючай тэхналогіяй сістэм ДБА, Уладальнік рахунку мае права прадстаўляць Банку ў рамках выканання гэтага Дагавору дакументы ў электронным выглядзе без выкарыстання электроннага лічбавага подпісу з прымяненнем праграма-апаратных сродкаў і тэхналогій, прадугледжаных у гэтых сістэмах. Пры накіраванні праз сістэмы ДБА названых дакументаў Уладальнік рахунку пацвярджае (падпісвае) накіроўваемыя дакументы шляхам ажыццяўлення адпаведнай паслядоўнасці дзейнасці ў сістэмах ДБА, неабходных для фарміравання і накіравання названых дакументаў.

Пацвярджэннем ажыццяўлення названых і іншых дзеянняў Уладальніка рахунку і Банка ў сістэмах ДБА, падпісання (пацвярджэння) дакументаў з боку Уладальніка рахунку, іх атрымання (накіравання), а таксама іх сапраўднасці, з'яўляюцца дакументы ў электронным выглядзе (у тым ліку пратаколы дзеянняў,

электронныя журналы і г. д.), якія фарміруюцца ў сістэмах ДБА. Названыя дакументы могуць быць сфарміраваны Банкам на папяровым носьбіце з мэтай адлюстраваньня інфармацыі, якая ў іх утрымліваецца. Гэтыя папяровыя носьбіты, завераныя Банкам, прызнаюцца Уладальнікам рахунку як належныя доказы і могуць выкарыстоўвацца Банкам у якасьці пацвярдзальных дакументаў у любых дзяржаўных органах, арганізацыях, а таксама прад'яўляцца ў якасьці такіх натарыусам або пры разглядзе ўзнікаючых спрэчак у судах.

1.6. У сувязі з тым, што дзень пераводу (спісаньня) і дзень залічэння грашовых сродкаў на рахунак могуць не супадаць, Уладальнік рахунку праінфармаваны і згодны, што да моманту залічэння грашовых сродкаў на рахунак магчымасць ажыццяўленьня аперацый у названы перыяд часу з гэтымі грашовымі сродкамі можа быць абмежавана.

2. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ БАКОЎ

2.1. Банк абавязваецца:

2.1.1. у дзень заключэння гэтага Дагавору адкрыць рахунак Уладальніку рахунку і абслугоўваць яго ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і гэтым Дагаворам;

2.1.2. ажыццяўляць па рахунку ў парадку і ў тэрміны, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і гэтым Дагаворам, наступныя аперацыі:

залічваць на рахунак грашовыя сродкі, якія паступілі на імя Уладальніка рахунку ў безнаяўным парадку; пералічваць з рахунку грашовыя сродкі па даручэнні Уладальніка рахунку, у тым ліку Банку, пры ўмове наяўнасці на рахунку дастатковай сумы грашовых сродкаў; залічваць на рахунак грашовыя сродкі, якія паступаюць шляхам унясення наяўных грашовых сродкаў, выдаваць па патрабаванні Уладальніка рахунку наяўныя грашовыя сродкі ў памеры не больш за астатак грашовых сродкаў на рахунку. Аперацыя па рахунку наяўнымі грашовымі сродкамі ажыццяўляецца ў падраздзяленні Банка толькі па відах валют, пералік якіх вызначаны загадам для падраздзялення Банка, у якім такая аперацыя ажыццяўляецца. Калі неабходная сума наяўных грашовых сродкаў адсутнічае ў падраздзяленні Банка, то выдача ажыццяўляецца на падставе пісьмовай заявы Уладальніка рахунку на выплату наяўных грашовых сродкаў у тэрмін не пазней за

10 (дзесяць) банкаўскіх дзён пасля дня прад'яўлення названай заявы;

¹ праводзіць імгненныя плацяжы ў адпаведнасці з Правіламі правядзення ў ААТ «ААБ Беларусбанк» імгненных плацяжоў фізічных асоб з выкарыстаннем сістэмы імгненных плацяжоў па нумары мабільнага тэлефона (ідэнтыфікатара) (далей – Правілы). Правілы размяшчаюцца на карпаратыўным вэб-сайце Банка ў сетцы Інтэрнэт (www.belarusbank.by) і з'яўляюцца неад'емнай часткай

¹ Гэты абзац уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях.

дагавору; іншыя аперацыі, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь

або гэтым Дагаворам;

2.1.3. выплачваць Уладальніку рахунку працэнты за карыстанне грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на рахунку, у парадку, устаноўленым у раздзеле 4 гэтага Дагавору;

2.1.4. выдаваць (фарміраваць) Уладальніку рахунку выпіску па рахунку пасля ажыццяўлення аперацыі.

Плацежныя даручэнні, прыходныя касавыя дакументы выдаюцца кліенту пасля ажыццяўлення аперацыі ў падраздзяленні Банка ў адпаведнасці з лакальна прававымі актамі Банка.

Іншыя дакументы па спісанні (залічэнні) грашовых сродкаў з рахунку (на рахунак) кліента, расходныя касавыя дакументы не выдаюцца. Выдача іх можа быць здзейснена, калі патрабаванне аб выдачы прад'яўлена ў падраздзяленні банка ў момант ажыццяўлення аперацыі або на падставе пісьмовага звароту кліента за атрыманнем пацвярджэння па здзейсненай аперацыі. У выпадку калі інфармацыя аб плацяжы ўтрымліваецца ў выпісцы, дадаткі да выпіскі не выдаюцца;

2.1.5. выплаціць адпаведныя штрафныя санкцыі, прадугледжаныя гэтым Дагаворам, у выпадку невыканання або неналежнага выканання сваіх абавязацельстваў па гэтым Дагаворы;

2.1.6. не ажыццяўляць закрыццё рахунку ў выпадку, калі названы рахунак выкарыстоўваецца для залічэння дывідэндаў, даходаў па каштоўных паперах і іншых пералічэнняў, якія маюць рэгулярны характар.

2.2. Уладальнік рахунку абавязваецца:

2.2.1.¹ да заключэння гэтага Дагавору прадставіць у Банк усе дакументы, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь для адкрыцця рахунку;

2.2.2. аплачваць паслугі Банка па ажыццяўленні аперацый з грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на рахунку, на ўмовах і ў памерах, вызначаных Зборнікам узнагароджанняў за аперацыі, выконваемыя ААТ «ААБ Беларусбанк» (далей – Зборнік узнагароджанняў), якія дзейнічаюць на момант аказання паслугі;

2.2.3. на працягу 10 (дзесяці) банкаўскіх дзён паведамляць Банку аб змяненні сваіх прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку (калі такое маецца), рэквізітаў дакумента, які сведчыць асобу, і/або месца жыхарства (рэгістрацыі), нумара тэлефона, адраса электроннай пошты, паведамляемых Банку для запаўнення анкеты Уладальніка рахунку;

2.2.4. неадкладна пісьмова паведаміць у Банк аб стаўшых вядомымі фактах уключэння Уладальніка рахунку ў спісы санкцый і/або ўведзеных замежнымі дзяржавамі і/або міжнароднымі арганізацыямі абмежаваннях (замарозка актываў, абмежаванне або забарона ў фінансаванні, забарона на прадастаўленне

¹ Гэты падпункт уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў падраздзяленні Банка.

фінансавай паслугі, эмбарга і да т. п.) у дачыненні да ажыццяўлення Уладальнікам рахунку аперацый з выкарыстаннем (з удзелам) Банка;

2.2.5. не выкарыстоўваць рахунак у прадпрымальніцкай дзейнасці;

2.2.6. прадстаўляць па патрабаванні Банка звесткі і дакументы, неабходныя Банку для выканання ўскладзеных на яго заканадаўствам Рэспублікі Беларусь абавязкаў па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злучынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння.

2.3. Банк мае права:

2.3.1. спісваць з рахунку ўзнагароджанне за аказваемыя Банкам паслугі ў момант аказання адпаведнай паслугі без даручэння (распараджэння) Уладальніка рахунку. Такое спісанне грашовых сродкаў афармляецца плацежным ордарам Банка;

2.3.2. спісваць з рахунку без даручэння (распараджэння) Уладальніка рахунку памылкова залічаныя па віне Банка грашовыя сродкі (на падставе дакументаў, якія пацвярджаюць іх памылковае залічэнне). Такое спісанне грашовых сродкаў афармляецца плацежным ордарам Банка;

2.3.3. пасля папярэдняга інфармавання Уладальніка рахунку ў аднабаковым парадку змяняць памер працэнтаў, выплачваемых Банкам за карыстанне грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на рахунку:

пры памяншэнні памеру працэнтаў папярэдняе інфармаванне ажыццяўляецца шляхам размяшчэння аб'яў на інфармацыйных стэндах, карпаратыўным вэб-сайце Банка ў сетцы Інтэрнэт (www.belarusbank.by) і апублікавання ў газеце «Звязда». Новы паменшаны памер працэнтаў прымяняецца з даты, пазначанай у рашэнні ўпаўнаважанага органа Банка, але не раней апублікавання адпаведнай інфармацыі ў вышэйназванай газеце; пры павелічэнні памеру працэнтаў Банк папярэдне паведамляе аб гэтым на інфармацыйных стэндах і карпаратыўным вэб-сайце Банка ў сетцы Інтэрнэт (www.belarusbank.by). Дата, пачынаючы з якой налічэнне працэнтаў ажыццяўляецца па новай павышанай працэнтнай стаўцы, пазначаецца ў рашэнні ўпаўнаважанага органа Банка, але не раней дня папярэдняга інфармавання аб павелічэнні працэнтаў. У выпадку калі гэта дата не пазначана ў названым рашэнні, налічэнне працэнтаў па новай павышанай працэнтнай стаўцы ажыццяўляецца з дня папярэдняга інфармавання;

2.3.4. без папярэдняга інфармавання Уладальніка рахунку ў аднабаковым парадку змяняць умовы аплаты і/або памер узнагароджання за аказваемыя Банкам паслугі па рахунку. Новыя ўмовы аплаты і памер узнагароджанняў за аказваемыя Банкам паслугі прымяняюцца з дня, пазначанага ў рашэнні ўпаўнаважанага органа Банка аб змяненні (дапаўненні) Зборніка ўзнагароджанняў, але не раней дня прыняцця рашэння;

2.3.5. не ажыццяўляць аперацыі і не аказваць паслугі па рахунку ў выпадку адсутнасці магчымасці іх аплаты Уладальнікам рахунку ў адпаведнасці з умовамі гэтага Дагавору;

2.3.6. без папярэдняга інфармавання Уладальніка рахунку закрыць рахунак шляхам пералічэння яго астатку (з далучэннем працэнтаў, належных да выплаты

на дзень закрыцця) на асобны рахунак па ўліку разлікаў з іншымі крэдытарамі пры адначасовай наяўнасці наступных акалічнасцей:

рахунак не выкарыстоўваецца ў рамках іншага дагавору (дадатковага пагаднення да гэтага Дагавору), заключанага паміж Уладальнікам рахунку і Банкам; на працягу аднаго года па рахунку адсутнічае рух грашовых сродкаў (за выключэннем капіталізацыі належных па рахунку працэнтаў). Тэрмін накладання арышту на рахунак, прыпынення аперацый па рахунку не ўключаецца на працягу вышэйназванага тэрміну; астатак грашовых сродкаў на рахунку на момант пералічэння не перавышае ў пяць разоў устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на дзень названага пералічэння памер базавай велічыні¹/астатак рахунку не перавышае 50 адзінак валюты рахунку².

З дня названага пералічэння працэнты на астатак грашовых сродкаў, пералічаных на рахунак па ўліку разлікаў з іншымі крэдытарамі, не налічваюцца. Выплата наяўнымі грашовымі сродкамі (пералічэнне па прызначэнні) астатку рахунку, пералічанага на асобны асабовы рахунак па ўліку разлікаў з іншымі крэдытарамі, ажыццяўляецца ў любым падраздзяленні Банка, незалежна ад месца вядзення асабовага рахунку, у тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Выплата ажыццяўляецца на падставе дакумента, які сведчыць асобу Уладальніка рахунку, і заявы (пры нулявым астатку на рахунку і на ўстаноўленай Банкам формы) Уладальніка рахунку;

2.3.7. без папярэдняга інфармавання Уладальніка рахунку закрыць рахунак у выпадку адсутнасці на рахунку астатку грашовых сродкаў на працягу трох месяцаў з даты апошняй аперацыі;

2.3.8. спыніць выкананне абавязацельстваў па гэтым Дагаворы ў выпадку выкарыстання рахунку Уладальнікам рахунку ў прадпрымальніцкай дзейнасці;

2.3.9. адмовіць Уладальніку рахунку ў ажыццяўленні фінансавай аперацыі (за выключэннем залічэння на рахунак паступіўшых грашовых сродкаў) у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і лакальнымі прававымі актамі Банка;

2.3.10. прымяняць ліміты па мінімальным і/або максімальным памеры сум аперацый, колькасці/відах аперацый, ажыццяўляемых Уладальнікам рахунку;

2.3.11. запытваць ва Уладальніка рахунку любыя дакументы і інфармацыю (звесткі), у рамках выканання гэтага Дагавору, у тым ліку для ідэнтыфікацыі ўдзельнікаў ажыццяўляемай па рахунку аперацыі, тлумачэння яе эканамічнага сэнсу і крыніцы паходжання грашовых сродкаў на рахунку. Банк мае права патрабаваць прадастаўлення названых дакументаў і інфармацыі (звестак) па форме і ў тэрміны, устаноўленыя Банкам у адпаведных запытах.

2.4. Уладальнік рахунку мае права:

¹ Тэкст уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях.

² Тэкст уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў замежнай валюце.

2.4.1. закрыць рахунак. Закрышце рахунку з нулявым астаткам у падраздзяленні Банка ажыццяўляецца на падставе заявы аб закрышці рахунку па ўстаноўленай Банкам форме;

2.4.2. атрымліваць выпіскі па рахунку, а таксама дадаткі да іх у выпадках, прадугледжаных падпунктам 2.1.4 гэтага Дагавору;

2.4.3.¹ засведчыць раздрукаваны гэты Дагавор, а таксама дакумент, які пацвярджае яго заключэнне, сфарміраваны ў сістэмах ДБА. Дакумент сведчыцца шляхам прастаўлення пячаткі падраздзялення Банка, подпісу ўпаўнаважанага работніка Банка з пазначэннем пасады, П.І.І. і даты засведчвання дакумента.

3. АДКАЗНАСЦЬ БАКОЎ

3.1. За невыкананне або неналежнае выкананне абавязацельстваў па гэтым Дагаворы бакі нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і/або гэтым Дагаворам.

3.2. У выпадку парушэння па віне Банка тэрмінаў правядзення аперацый па рахунку (пералічэнняў (залічэнняў) сум грашовых сродкаў, а таксама тэрміну выдачы наяўных грашовых сродкаў у адпаведнасці з абзацам чацвёртым падпункта 2.1.2 гэтага Дагавору) Банк выплачвае Уладальніку рахунку пеню ў памеры 0,01 (нуль цэлых адной сотай) працэнта ад несвоечасова пералічанай (залічанай, выдадзенай) сумы грашовых сродкаў за кожны дзень пратэрміноўкі.

3.3. Банк не нясе адказнасць за невыкананне або неналежнае выкананне прынятых плацежных інструкцый Уладальніка рахунку ў выпадку:

пазначэння Уладальнікам рахунку няправільных рэквізітаў плацежных інструкцый; страты плацежных інструкцый арганізацыямі сувязі або скажэння імі электронных паведамленняў; паломак і аварый выкарыстоўваемых Банкам тэхнічных сістэм, якія адбыліся не па віне Банка; у іншых выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3.3.1. Банк не нясе адказнасць, у тым ліку вызваляецца ад пакрыцця любых страт, за невыкананне або неналежнае выкананне плацежных інструкцый Уладальніка рахунку, выкліканае тым, што банк-карэспандэнт, банк-пасрэднік, клірынгавы цэнтр, банк-атрымальнік ажыццявіць дзеянні, накіраваныя на невыкананне (блакіраванне) пераводу грашовых сродкаў, або ўстрымаецца ад ажыццяўлення дзеяння, неабходнага для пераводу грашовых сродкаў, у сілу яго абавязку прытрымлівацца актаў міжнароднага права і (або) заканадаўства сваёй юрысдыкцыі, якія ўстанаўліваюць рэжым міжнародных або глабальных, або дзяржаўных санкцый, і (або) уласным дакументам, прынятым у адпаведнасці з палажэннямі вышэйназваных актаў.

Паведамленне адпаведнай трэцяй асобы аб яе абавязку прытрымлівацца рэжыму санкцый і/або ўведзеных замежнымі дзяржавамі і/або міжнароднымі арганізацыямі абмежаванняў (замарозка актываў, абмежаванне або забарона ў

¹ Гэты падпункт уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў сістэме ДБА.

фінансаванні, забарона на прадастаўленне фінансавай паслугі, эмбарга і да т. п.), накіраванае ў Банк з дапамогай сродкаў сувязі, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў адносінах паміж банкамі, прызнаецца Уладальнікам рахунку дастатковым доказам факта прытрымлівання трэцяй асобай рэжыму санкцый (уведзеных абмежаванняў), якія вызвалюць Банк ад адказнасці, у тым ліку ад пакрыцця якіх-небудзь страт за невыкананне або неналежнае выкананне распараджэнняў Уладальніка рахунку па гэтым Дагаворы.

3.4. Уладальнік рахунку ўсведамляе і пацвярджае, што ўсе рызыкі, звязаныя з выкананнем або невыкананнем (неналежным выкананнем) Банкам распараджэнняў Уладальнікам рахунку ў выпадках, названых у падпункце 3.3.1 гэтага Дагавору, у перыяд дзеяння санкцый і/або ўведзеных замежнымі дзяржавамі і/або міжнароднымі арганізацыямі абмежаванняў (замарозка актываў, абмежаванне або забарона ў фінансаванні, забарона на прадастаўленне фінансавай паслугі, эмбарга і да т. п.), ускладаюцца на Уладальніка рахунку.

3.5. Форс-мажор.

3.5.1. Ні адзін з бакоў не нясе адказнасць за поўнае або частковае невыкананне сваіх абавязацельстваў па гэтым Дагаворы, калі гэта невыкананне адбылося ў выніку акалічнасцей неадольнай сілы (форс-мажорных акалічнасцей), а іменна: стыхійнага бедства (паводка, землятрус, пажар), забастовак, уступлення ў сілу актаў заканадаўчай і выканаўчай улады, увядзення ваеннага становішча, а таксама вайны, ваенных дзеянняў, узнікшых пасля падпісання гэтага Дагавору. Названы пералік не з'яўляецца вычарпальным.

3.5.2. Калі адна з вышэйназваных акалічнасцей паўплывае на выкананне гэтага Дагавору на працягу часу яго дзеяння, тэрмін выканання абавязацельстваў па гэтым Дагаворы падаўжаецца на час дзеяння акалічнасці. Доказам наяўнасці названых вышэй акалічнасцей і іх працягласці служаць афіцыйныя дакументы Беларускай гандлёва-прамысловай палаты.

4. ІНШЫЯ ўМОВЫ

4.1. У выпадку прыняцця Банкам рашэння аб адмове ў правядзенні па рахунку разлікаў у безнаяўнай форме інфармаванне Уладальніка рахунку не патрабуецца.

4.2. ¹ Гэты Дагавор складзены ў двух экзэмплярах, маючых аднолькавую юрыдычную сілу, па адным для кожнага з бакоў.

4.3. Пры выплаце грашовых сродкаў з рахунку ў наяўнай замежнай валюце Банк купляе ва Уладальніка рахунку частку валюты, якая належыць да выплаты манетамі (у выпадку адкрыцця рахунку ў расійскіх рублях – у памеры менш за 50 рублёў) па курсе куплі, устаноўленым на момант правядзення аперацыі ў падраздзяленні Банка, якое ажыццяўляе гэту аперацыю па загадзе.²

¹ Гэты пункт уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў падраздзяленні Банка.

² Пункт уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў замежнай валюце.

4.4. ¹ Аперацыі па спісанні з рахунку, залічэнні на рахунак грашовых сродкаў, здзейсненыя з дапамогай сістэм Інтэрнэт-банкінг і/або М-банкінг, ажыццяўляюцца ў валюце рахунку.

4.5. Працэнты, выплачваемыя Банкам за карыстанне грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца на рахунку, налічваюцца з дня паступлення грашовых сродкаў на рахунак за кожны каляндарны дзень на працягу тэрміну дзеяння рахунку і выплачваюцца штогод шляхам залічэння на рахунак (капіталізацыі) у апошні дзень каляндарнага года або ў дзень закрыцця рахунку.

4.6. Пры налічэнні працэнтаў колькасць дзён у годзе прымаецца дакладная (365 або 366 у высакосным годзе). Пры налічэнні працэнтаў улічваюцца фактычныя штодзённыя астаткі грашовых сродкаў па рахунку і ўсе змяненні працэнтнай стаўкі па рахунку на працягу тэрміну дзеяння гэтага Дагавору.

4.7. Пры паступленні на імя Уладальніка рахунку па банкаўскім пераводзе грашовых сродкаў у валюце, якая адрозніваецца ад валюты рахунку, пазначанага ў плацежным даручэнні, Банк ажыццяўляе залічэнне з канверсіяй або з купляй замежнай валюты па курсе, устаноўленым на момант ажыццяўлення аперацыі ў аперацыйнай службе цэнтра кліенцкага абслугоўвання, у адпаведнасці з патрабаваннямі актаў заканадаўства, рэгулюючых парадак ажыццяўлення валютна-абменных аперацый.

4.8. У выпадку далейшага набыцця Уладальнікам рахунку прыкмет прыналежнасці да ЗША ў рамках Закона ЗША аб падатковым кантролі рахункаў у замежных фінансавых установах (далей – Закон FATCA), а таксама ў выпадку, калі Уладальнік рахунку прадставіў недакладную інфармацыю аб адсутнасці прыкмет прыналежнасці да ЗША ў рамках Закона FATCA, Уладальнік рахунку гэтым выказвае згоду на прадастаўленне патрабуемай інфармацыі падатковым органам ЗША.

5. ПАРАДАК ВЫРАШЭННЯ СПРЭЧАК

5.1. Спрэчкі і рознагалоссі, якія могуць узнікнуць па гэтым Дагаворы або ў сувязі з ім, вырашаюцца шляхам перамоў паміж бакамі, а ў выпадку недасягнення згоды – у судовым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6. ТЭРМІН ДЗЕЯННЯ ДАГАВОРУ, ЯГО ЗМЯНЕННЕ, СКАСАВАННЕ

6.1. Гэты Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання бакамі, заключаны на нявызначаны тэрмін і дзейнічае да поўнага выканання бакамі сваіх абавязацельстваў.

¹ Гэты пункт уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў сістэме ДБА.

6.2. Змяненні і дапаўненні ў гэты Дагавор могуць быць унесены па дамове бакоў шляхам заключэння дадатковага пагаднення, за выключэннем выпадкаў, пазначаных у гэтым Дагаворы, у якіх прадугледжаны іншы парадак.

6.3. Рахунак закрываецца пры ўмове, што на яго не накладзены арышт, адсутнічаюць загады аб прыпыненні аперацый па рахунку, у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь або гэтым Дагаворам, а таксама адсутнасці запазычанасці з боку Уладальніка рахунку па выплаце ўзнагароджання Банку згодна са Зборнікам узнагароджанняў.

6.4. Рахунак можа быць закрыты Банкам у аднабаковым парадку ў адпаведнасці з падпунктамі 2.3.6–2.3.8 гэтага Дагавору, а таксама ў іншых выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7. ¹ РЭКВІЗІТЫ І ПОДПІСЫ БАКОЎ

Банк:	Уладальнік рахунку:
Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»	Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца)
_____	Найменне і рэквізіты дакумента, які сведчыць асобу
(найменне структурнага падраздзялення)	Ідэнтыфікацыйны нумар
Адрас _____	Адрас месцажыхарства (рэгістрацыі)
Банкаўскія рэквізіты (БІК, рахунак _____)	Тэлефон дамашні: код ___ нумар _____
Тэлефон _____	мабільны: код ___ нумар _____
Ад імя Банка _____	
_____	_____
(подпіс) _____	(подпіс) _____
(ініцыялы, прозвішча кіраўніка (іншай упаўнаважанай асобы)) М.П.	(ініцыялы, прозвішча)
« ___ » _____ 20__ г.	« ___ » _____ 20__ г.

Прыкметы прыналежнасці да ЗША ў рамках Закона
ФАТСА маю/не маю.

(патрэбнае падкрэсліць)

_____ Прозвішча, ініцыялы

(подпіс) _____ (дата)

¹ Гэты раздзел уносіцца ў дагавор бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку, заключаемы ў падраздзяленні Банка.